

Вучэбнае выданне

МАРТЫНКЕВІЧ Святлана Васільеўна

БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА

Метадычныя рэкамендацыі

Тэхнічны рэдактар *Г.М. Разбоева*

Камп'ютарны дызайн *В.Л. Пугач*

Падпісана ў друк _____ 2021. Фармат 60x84^{1/16}. Папера афсетная.

Ум. друк. арк. 3,16. Ул. выд. арк. 3,16. Тыраж _____ экз. Заказ _____.

Выдавец і паліграфічнае выкананне – установа адукацыі

“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці выдаўца,

вытворцы, распаўдсюджвальніка друкавых выданняў

№ 1/255 от 31.03.2014.

Надрукавана на рызографе установы адукацыі

“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”.

210038, г. Віцебск, Маскоўскі праспект, 33.